

У бой ідуць адны патрыёты

Яўгеній Кузьма другі год прымае ўдзел у раённым злёце патрыятычных клубаў. Юнак – член праваслаўнага ваенна-патрыятычнага клуба “Дружына”.



– Я – прыхільнік здаровага ладу жыцця: не п’ю, не куру. Мне здаецца, што заняткі ў клубе “Дружына” – гэта цудоўная магчымасць загартаваць характар, трымаць фізічную форму. Я не раз прымаў удзел у розных спаборніцтвах і зборах не толькі ў Беларусі, але і за мяжой, – гаворыць Жэня

– З’яўляюся шматразовым чэмпіёнам рэспублікі па тээквандо.

Трэнеры ў клубе сталі часткай майго жыцця. Да таго ж, “Дружына” дапамагла мне выбраць прафесію. Я вырашыў стаць ваенным. Страявыя песні, ваенная форма, баявы дух – усё гэта было на злёце патрыятычных клубаў, які нядаўна прайшоў на базе Васілішкаўскай школы. 120 юнакоў з 15 патрыятычных клубаў сабраліся разам, каб паспрабаваць свае сілы ў ваеннай справе.

Тое, як юныя патрыёты чаканілі крок і бездакорна выконвалі каманды, выклікала інтарэс не толькі ў вучняў мясцовай школы, але і ў жыхароў аграгарадка. Да таго ж строгае журы прадстаўлялі таксама людзі ў форме – супрацоўнікі аддзела МНС, РАС ДТСААФ, РАУС, ваенкамата.



Зборка і разборка аўтамата, стральба, медыка-санітарная падрыхтоўка – ва ўсім рабяты былі на вышыні. Сваю сілу паказалі падчас падцягвання ды спаборніцтва па плаванні, а творчыя здольнасці – ў конкурсе баявых лісткоў і

прэзентацый клубаў. Своеасаблівы экзамен юнакі трымалі на веданне правіл дарожнага руху. Дарэчы, сярод удзельнікаў выдзеліўся Міхаіл Ланеўскі з Першамайскай школы. Ён беспамылкова адказаў на ўсе пытанні па ПДР. Юнак прызнаўся, што хоча атрымаць правы і вучыцца на курсах, каб набыць катэгорыю “С”.



Журы прыйшлося нялёгка. Усе каманды былі моцнымі. Аднак перамога дасталася клубу “Арсенал” з Васілішак. Другое месца заваяваў клуб “Айчына” з СШ №1 г. Шчучына, трэцяе месца ў праваслаўнага ваенна-патрыятычнага клуба “Дружына”. Пераможцы атрымалі дыпламы, кубкі і прыгожыя майкі.

– Раённы злёт патрыятычных клубаў мы праводзім другі год, – гаворыць першы сакратар РК БРСМ Алена Богдзель. – Прыемна, што нашу ініцыятыву рэбяты падтрымалі. Злёт – гэта цудоўная

магчымасць сабрацца разам і цікава правесці вольны час. А яшчэ – магчымасць папоўніць свае веды, знайсці новых сяброў і на момант адчуць сябе “ваенным”